


Альхоўка 2003



Па гарызанталі: 6. Камп'ютэрны геній, з гэтага году акадэмік летніка. 7. Грамадская пасада дырэктара Альхоўскай сярэдняй школы. 8. Вядучая навучальная ўстанова, ў сістэме павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі педагагічных кадраў. 9. Мерапрыемства, якое праводзіцца ў альхоўскім летніку з 1997 года. 10. У час начнога арыентавання яна патрэбна каб вярнуцца да раніцы ў летнік. 11. Для альхоўцаў вучэбныя заняткі гэта ... 13. Адна з самых маладых акадэмікаў Альхоўкі, аўтар дапаможніка для настаўнікаў “Дэманстрацыйны эксперымент з мінімальным абсталяваннем на ўроках фізікі”. 15. Ужо шэсць гадоў запар яны фіксуюцца ў Альхоўцы. 16. Выданне “Фізіка: праблемы выкладання”, ў якім штогод друкуецца анонс летніка ў Альхоўцы - гэта навукова-метадычны ... 17. Заслужаны настаўнік Беларусі, вучні якога перамагалі ў алімпіядах розных узроўняў, які не быў у гэтым годзе ў Альхоўцы. 18. Веска ў Астравецкім раёне Гродзенскай вобласці, побач з якой традыцыйна праводзіцца летнік настаўнікаў фізікі. 21. Рэчка ў якую ўпадае Страча недалёка ад Альхоўкі. 23. Установа ў якой можна правесці вучэбныя заняткі пад час моцнага дажджу. 25. Побач з летнікам знаходзіцца ... 28. Прозвішча сябра ўдзельнікаў летніка, дырэктара Альхойскай сярэдняй школы. 29. Стваральнік і кіраўнік летніка, загадчык кафедры педагогікі АПА. 30. Акадэмік Альхоўкі, аўтар цудоўных вершаў. 31. Прыгожая жанчына, цудоўная настаўніца – Ларыса ... 32. Афіцыйная назва ўсяго таго, што адбываецца ў летніку.

Па вертыкалі: 1. Мерапрыемства, якое штогод праводзяць першагодкі. 2. Страча гэта ... 3. Прылада, патрэбная каля вогнішча. 4. Наша Таня моцна плача: ў рэчцы тоне дзіўны мячык. - Ціха, Танечка, не плач. Гэта ... а не мяч! 5. Маленькі брызентавы домік, неабходны для жыцця ў летніку. 12. Турыстычны рэчавы мяшок. 14. Ен быў уручаны ўдзельнікам летніка па выніках іх працы ў час заняткаў і пасля іх. 17. Шматмэтавая

пластыкавая прылада. 19. Магістр педагагічных навук, міністр спорту і турызму, арганізатар “Плабута”, начнага арыентавання. 20. Месяц, у пачатку якога традыцыйна праводзіцца летнік ў Альхоўцы. 22. Альтэрнатыва палатцы. 24. Першасны прадукт жыццядзейнасці Альхоўцаў на занятках. 26. Спартыўная прылада, у якасці якой у час правядзення фізічна-спартыўнай паласы перашкод выкарыстоўвалі пластыкавую бутэльку. 27. Яго ўтвараюць удзельнікі летніка пад час яго адкрыцця і закрыцця.